

## Гидрологический памятник природы местного значения «Вишневка»



**Общая площадь:** гидрологического заказника местного значения «Вишневка» составляет 141,6 га.

**Границы заказника:** на севере – автодорога Р-50 Барановичи-Гродно, на востоке, юге и западе – полевые дороги разделяющие земли Гослесфонда и земли сельскохозяйственного производственного кооператива «Бородичи».

**Уникальность в многофункциональности:** как гидрологический, как заказник - ягодник, как редкий для района болотный массив верхового типа. Особую ценность имеет эталонный участок болот, которые когда-то занимали всю пойму реки Зельвянка. В данное время они осушены, кроме единичных территорий (заказники Вишневка и Коровин луг, болото - Схеда).

В состав заказника входят земли государственного лесного фонда лесничества ГЛХУ «Волковысский лесхоз».

Заказник находится в 11 километрах на запад от г.п Зельва и в 1 километре от деревни Пасутичи. Проще всего попасть в заповедник ориентируясь на населенный пункт: деревня Вишневка. В 11 километрах от заказника находится Зельвенское водохранилище.

Расположен в урочище Багна, созданном на базе торфяного месторождения. Является крупнейшим болотом верхового типа в Зельвенском районе. Растительность в местах избыточного увлажнения носит осоково-сфагнумовый характер, с наличием клюквенников. На возвышенностях значительные заросли лекарственных и пищевых видов растений.

Отмечается типичный комплекс животных для верховых болот, в экотонах болот и селитебных ландшафтов (по границам заказника), добавляются синантропные (приспособились жить рядом с человеком) виды.

Заказник включен в зеленый маршрут «Зельвенский диаруш»: можно полюбоваться панорамой болота, а потом ознакомиться с его флорой и фауной. Расположение заказника рядом с г.п Зельва, водохранилищем и заказником Медухово, делают болото в урочище Багна перспективным объектом не только как элемента туристических троп, но и центрального в регионе объекта экологического образования и посещения детских туристических групп.

## Бібліографія:

1. Ахоўваемыя тэрыторыі Зэльвенскага раёна // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч (гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 263.
2. Гідролагічны заказнік мясцовага значэння «Вишневка» [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://ucstopuk.info/regions/zelva/history/?id=1029>. - Дата обращения: 02.11.2019.
3. Мясціны запаведныя // Памяць. Зэльвенскі раён : Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, І. І. Васілеўка і інш. ; Уклад. Т. П. Броска ; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Паліграффармленне, 2003. — С. 465.
4. Прыродная спадчына: краязнаўчы інтэрнэт-праект "Край наш Зэльвенскі" [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://moygorod-zelva.jimdo.com/краязнаўчая-скарбонка/прыродная-спадчына/>. - Дата обращения: 02.11.2019.
5. Чигрин, Г. Рамсарские жемчужины [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://zelwa.by/ramsarskie-zhemchuzhiny/>. - Дата обращения: 02.11.2019.  
*О заказнике «Вишневка».*

## Гидрологический заказник местного значения «Коревин луг»



**Общая площадь:** 44,5 га.

**В состав земель заказника «Коревин луг» входят:** земли Гослесфонда в квартале № 261 Зельвенского лесничества ГЛХУ «Слонимский лесхоз».

**Границы заказника «Коревин луг»:** на севере, востоке, юге и западе – граница разделяющая верховое болото и земли СПК «Каролино».

Гидрологический заказник местного значения «Коревин луг» общей площадью 44,5 га расположен в Зельвенском районе Гродненской области, в 11,0 км. южнее г. п. Зельва, в 4,0 км. к западу от д. Кошели, в 3,0 км. северо-западнее д. Петревичи.

Заказник создан на базе торфяного месторождения, которое является единственным сравнительно крупным болотом верхового типа в Зельвенском районе, не изменённого деятельностью человека. Остальные верховые болота полностью, либо частично мелиорированы.

Месторождение с уровнем стояния грунтовых вод 0,2 м, находится в пределах холмисто-увалистого моренно-эрозионного рельефа; моренные отложения перекрыты прерывистым покровом водноледниковых песков и супесей, на которых развиты дерново-

подзолистые слабо- и среднеподзоленные почвы. Добыча торфа не производилась, запасы его не изучались. Верховое болото покрыто порослью берёзы бородавчатой высотой от 3 до 5 м и мелкой отмирающей сосной.

Травяная пушицево-осоково-сфагновая растительность разнообразится клюквой, которая произрастает на 30% территории.

Урочище со всех сторон окружают холмы с превышением более 3 метров. Бассейн реки Зельвянка. Речного притока и стока вод в болото и из него нет, питание смешанное, за счёт талых, дождевых и грунтовых вод. Болото никогда не пересыхает. Во многих местах вода стоит на поверхности. В хозяйственной деятельности территория объекта, за исключением сбора клюквы, грибов и охоты не используется. Отмечены следы жизнедеятельности копытных (лось, косуля, дикий кабан) и водоплавающих птиц на перелёте.

## Бібліяграфія:

1. Ахоўваемыя тэрыторыі Зэльвенскага раёна // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч (гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 262—263.
2. Гідролагічны заказнік мясцовага значэння «Коревін луг» [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://uctopuk.info/regions/zelva/history/?id=2201>. - Дата абрацэння: 02.11.2019.
3. Мясціны запаведныя // Памяць. Зэльвенскі раён : Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, І. І. Васілеўка і інш. ; Уклад. Т. П. Броска ; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Паліграффармленне, 2003. — С. 465.
4. Прыродная спадчына: краязнаўчы інтэрнэт-праект "Край наш Зэльвенскі" [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://moygorod-zelva.jimdo.com/краязнаўчая-скарбонка/прыродная-спадчына/>. - Дата абрацэння: 02.11.2019.
5. Чигрын, Г. Рамсарскія жемчужыны [Электронны рэсурс]. - Режим доступа: <https://zelwa.by/ramsarskie-zhemchuzhiny/>. - Дата абрацэння: 02.11.2019.  
*О заказніке «Коревін луг».*

## Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Зеньковский»



**Область:** Гродненская

**Район:** Зельвенский

**Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление до их:** 0,4 км на северо-запад от д. Зеньковцы, возле дороги Словатичи-Зеньковцы.

**Размер памятника природы:** участок 120 м<sup>2</sup>

**Площадь охранной зоны:** 180 м<sup>2</sup>

**Описание границ памятника природы:** в границах залуженного участка вокруг родника.

**Описание границ охранной зоны памятника природы:** в радиусе 15 м от родника.

Гидрологический памятник природы местного значения «Родник Зеньковский» расположен на расстоянии 0,4 км на северо-запад от д. Зеньковцы, возле дороги Словатичи-Зеньковцы.

По химическому составу вода родника является гидрокарбонатной кальциево-магниевой с повышенным содержанием ионов Cl, NO<sub>3</sub>, SO<sub>4</sub>, PH=7,65.

Имеет хорошие органолептические показатели. Аммоний в воде не выявлен, а содержание железа не превышает уровень ПДК для питьевых вод (0,3 мг/л).

Воду с родника местные жители зовут «помощной» или «святой» и считают, что она помогает в лечении различных болезней, особенно глаз.

## Бібліяграфія:

6. Ахоўваемыя тэрыторыі Зэльвенскага раёна // Славуты Зэльвенскі край: матэрыялы навуковай гісторыка-краязнаўчай канферэнцыі “Старонкі гісторыі Зэльвеншчыны” (Зэльва, 12 снеж. 1998 г.) / Рэдкал.: Д. С. Аляшкевіч (гал. рэд.) і інш. — Ліда: ГАУПП “Лідская друкарня”, 2004. — С. 267—268.
7. Гідролагічны памятник прыроды мясцовага значэння «Родник Зеньковский» [Электронны ресурс]. - Режим доступа: <https://uctopuk.info/regions/zelva/history/?id=2200>. - Дата обращения: 02.11.2019.
8. Достопримечательности «Зельва туристическая» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://wellnesssc.grodno.by/dostoprim.html>. - Дата обращения: 02.11.2019.
9. Мікановіч, С. І. Помнікі прыроды / С. І. Мікановіч // Памяць. Зэльвенскі раён : Гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / Рэдкал.: У. С. Богаў, Т. П. Броска, І. І. Васілеўка і інш. ; Уклад. Т. П. Броска ; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мінск : Паліграффармленне, 2003. — С. 466.
10. Прыродная спадчына: краязнаўчы інтэрнэт-праект "Край наш Зэльвенскі" [Электронны ресурс]. - Режим доступа: <https://moygorod-zelva.jimdo.com/краязнаўчая-скарбонка/прыродная-спадчына/>. - Дата обращения: 02.11.2019.
11. Родник Зеньковский [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://rodnikbel.tk/ГР/ЗЕЛ/02-Зеньковцы/ГР-ЗЕЛ-02-Зеньковцы.html>. - Дата обращения: 02.11.2019.
12. Туристско-информационный пункт Зельвенского района [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://zelvasportzam.blogspot.com/p/blog-page\\_4.html](http://zelvasportzam.blogspot.com/p/blog-page_4.html). - Дата обращения: 02.11.2019.